



**Секцыя 11. Літаратуразнаўства і лінгвістыка**  
**Section 11. Literary studies and linguistics**

**Панэль 11.10. Аўтаномнасць, рынак і ідэалогія ў беларускім літаратурным полі першай трэці XX ст. і з канца 1980х гадоў. Папярэднія вынікі міжнароднага навуковага праекта**  
**Panel 11.10. Autonomy, market and ideology in the Belarusian literary field of the first third of the 20th century and at the turn of the millennium. Preliminary results of an international research project**

Нядзеля, 29 верасня Sunday, September 29th
11.00 – 13.00
<b>Панэль 11.10</b> <b>Panel 11.10</b> EHU, 120 Savičiaus g. 17

<p><b>Панэль 11.10</b>  <b>Аўтаномнасць, рынак і ідэалогія ў беларускім літаратурным полі першай трэці XX ст. і з канца 1980х гадоў. Папярэднія вынікі міжнароднага навуковага праекта</b>  <b>Нядзеля, 29 верасня 11.00 – 13.00</b>  <b>Мадэратар: Гун-Брыт Колер</b></p> <p><b>Panel 11.10</b>  <b>Autonomy, market and ideology in the Belarusian literary field of the first third of the 20th century and at the turn of the millennium. Preliminary results of an international research project</b>  <b>Sunday, September 29th, 11.00 – 13.00</b>  <b>Moderator: Gun-Britt Kohler</b></p>			
<p>Наталля Пахомчык Natallia Pakhomchyk</p>	<p>Германія Germany</p>	<p>Ольдэнбургскі Універсітэт Карла фон Асецкага, магістр філалагічных навук</p> <p>Carl von Ossietzky University of Oldenburg, MA in Philological Studies</p>	<p><b>Пра што (не) ,помніць‘ поле літаратуры? Спецыфіка тэндэнцый і форм аўтаноміі ў беларускім літаратурным полі першай трэці XX ст.</b></p> <p>What does the field of literature (not) ,remember‘? Specific tendencies and forms of autonomy in the Belarusian literary field in the first third of the twentieth century</p>
<p>Крысціна Кром Kristina Kromm</p>	<p>Германія Germany</p>	<p>Ольдэнбургскі Універсітэт Карла фон Асецкага, магістр філалагічных навук</p> <p>Carl von Ossietzky University of Oldenburg, MA in Philological Studies</p>	<p><b>У зоне напружанасці паміж рынкам і ідэалогіяй. Тэндэнцыі інстытуцыянальнай аўтанамізацыі ў сучасным беларускім літаратурным полі (канец 1980-х гг. 2019 г.)</b></p> <p>In the tension zone between market and ideology. Tendencies</p>

			of institutional autonomization of the contemporary Belarusian literary field (from the end of the 1980s to 2019)
Яўген Курач Evgenij Kuratsch	Германія Germany	Ольдэнбургскі Універсітэт Карла фон Асецкага, бакалаўр філалагічных навук  Carl von Ossietzky University of Oldenburg, BA in Philological Studies	Выдавецкая справа і дыстрыбуцыя кніжнай прадукцыі ў БССР 20-х гадоў XX ст.: канфлікт паміж Беларускай Дзяржаўнай Выдавецтвам «БДВ» і Расійскім Дзяржвыдам «ГИЗ РСФСР»  Publishing and distribution of books in the Byelorussian SSR of the 20s of the 20th century: the conflict between the Belarusian State Publishing House BDV and the Russian State Publishing House GIZ RSFSR  <b>Издательское дело и дистрибуция книжной продукции в БССР 20-х годов XX-го столетия: конфликт между Беларуским Государственным Издательством «БДВ» и Российским Госиздатом «ГИЗ РСФСР»</b>
Гун-Брыт Колер Gun-Britt Kohler	Германія Germany	Ольдэнбургскі Універсітэт Карла фон Асецкага, доктар філалагічных навук  Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Dr. hab. in Philology	<b>Беларускі літаратурны рынак у перыяд паміж 1905 і 1921 гг. і заходнебеларускі літаратурны рынак у перыяд паміж 1921 і 1931 гг. у святле архіўных і нарматыўных дакументаў</b>  Belarusian literary market in the period between 1905 and 1921 and Western Belarusian literary market in the period between 1921 and 1931 in the light of archival and regulatory documents
Павел Навуменка Pavel Navumenka	Беларусь Belarus	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук  Belarusian State University, PhD in Philology	<b>Літаратурны рынак 1921-1932 гг. (Усходняя Беларусь) у святле архіўных і нарматыўных дакументаў</b>  Literary market 1921-1932 (Eastern Belarus) in the light of archival and regulatory documents
Аляксандр Гужалоўскі	Беларусь Belarus	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, доктар гістарычных навук	Выступленне з каментарыямі да дакладаў

Aliaksandr Huzhalouski		Belarusian State University, Dr. hab. in History	Remarks on the papers
---------------------------	--	--	-----------------------